

АД РЭДАКТАРА

Слоўнік Г. Юрчанкі «Народная сінаніміка» — другая яго лексікаграфічна праца па мясцовай мове Мсціслаўшчыны¹. Крыніцай, з якой чэрпае ён матэрыял па лексіцы, з'яўляецца яго родны дыялект, на якім гавораць па Сожу і Вяхры на мяжы са Смаленшчынай.

У сваёй новай працы Г. Юрчанка падае пераважна лексіку, якая не трапіла ў ранейшы слоўнік. Змешчана тут больш чатырох тысяч слоў. Аднак гэта не алфавітны збор мясцовай лексікі, а невялікі або значныя па колькасці рады слоў, якія ўжываюцца ў гаворцы ў якасці абазначэнняў аднолькавых з'яў рэчаіснасці. Словы, якія ўваходзяць у падобныя рады, у практицы лічацца сінонімамі. Слоўнік уключае 440 такіх сінанімічных радоў.

Слоўнікі сінонімаў складаюцца звычайна па лексіцы літаратурных моў. Праўда, пакуль што яны — досыць рэдкая з'ява ў лексікаграфіі. Стварэнне ж сінанімічных слоўнікаў па дыялектнай лексіцы, можна сказаць, зусім не практикуецца. Адсутнасць падобных слоўнікаў не азначае, аднак, што дыялектная сінанімія не заслугоўвае ўвагі.

Лексічныя сінонімы ў гаворках — гэта яркія фарбы ў моўнай палітры народнай паэзіі, маляўнічага жывапісу словам, выяўлення пачуццяў да розных падзей, абставін і з'яў жыцця. Спецыфікацыя слоў у дыялектнай мове не па іх абазначальнай, а па эмацыйнальна-выразнай сэнсавай функцыі надзіва багатая і разнастайная. І вядома, што назіранне над сінаніміяй і раскрыццё асаблі-

¹ Першая яго праца па лексіцы Мсціслаўшчыны — «Дыялектны слоўнік» (Мінск, 1966; больш за 2 тысячи слоў). Надрукаваны таксама артыкулы: «Скарбы — побач» («Полымя» № 1, 1965); «Пра адзін сінанімічны рад» (З жыцця роднага слова. Мінск, 1968); «Устойлівыя сінтаксічныя кампаненты ў сінанімічным радзе» (Лінгвістычныя даследаванні. Мінск, 1968).

вай сэнсавай ролі кожнага асобнага слова ў складзе сінанімічных радоў паказвае складаную распластаванасць лексікі ў мясцовай гаворцы, выяўляе разнастайнасць яе экспрэсіўных, выразных, стылевых і проста абазначальных сродкаў.

Слоўнік дыялектнай сінаніміі раскрываюць таксама, як працякае працэс пранікнення ў дыялектную мову лексікі літаратурных моў, паказваюць, якія функцыянальныя ўзаемаадносіны складваюцца паміж мясцовымі і новымі словамі ў розных галінах моўных зносін. Адначасова яны даюць магчымасць выявіць у дыялектным слове не толькі бліжэйшыя, прамыя яго значэнні, але і прыгледзецца да яго семантычнай перыфериі. Супастаўленне і параўнальная ацэнка значэнняў слоў у сінанімічным радзе дазваляе выявіць самыя тонкія іх сэнсавыя адрозненні. Такія адрозненні немагчыма заўважыць пры назіранні над кожным словам паасобку, як бы ні стараліся мы ўглыбіцца ў яго семантыку. Пра гэта гаворыць, напрыклад, той факт, што ў некаторых словах, якія разглядаліся раней у «Дыялектнымі слоўніку» (гу́дзець, дрызнуць, заткнуцца, калоць, найціць, наравіцца, пакласці, свіснуць, убухацца і інш.), раскрыты новыя значэнні. Сінанімічнымі слоўнікам у гэтым можна нават аддаць перавагу перад звычайнімі алфавітнымі зборамі дыялектных слоў.

Значную вартасць і цікавасць з гэтага боку мае і слоўнік «Народная сінаніміка» Г. Юрчанкі. Але галоўная каштоўнасць слоўніка — новыя шматлікія ніzkі разнастайных слоў усходній дыялектнай перыфериі нашай мовы, вялікія стосы ўдала падабраных і яркіх мясцовых выразаў і сказаў. Беражліва і дбайна адносіцца аўтар да мовы свайго роднага кутка, да яе спрадвечных лексічных багаццяў. Не адно стагоддзе служылі мясцовыя дыялектныя слова ў зносінах нашым продкам. Але многім з гэтых слоў яшчэ і цяпер рана адмаўляець у прыдатнасці, рана выстаўляець іх толькі за вітрынай, як старыя рэчы, на дзвіва аматарам усялякай моўнай экзотыкі. Сакавітае, вобразнае і зладжанае па гучанню дыялектнае слова або выраз вельмі да спадобы і пісьменніку, і журналісту, і літаратуразнаўцу, і іх чытачам. Нямала такіх добрых слоў і ў гэтым невялікім слоўніку. А тая дыялектная лексіка ў ім, якой ужо не трапіцца стаць у шарэнгі слоў нашай агульнанароднай мовы, паслужыць яшчэ,

безумоўна, нашай лінгвістычнай навуцы пры даследаванні мінулага беларускай мовы.

Пра лексікаграфічны бок слоўніка «Народная сінаніміка» Г. Юрчанкі гаварыць было б зараз, зразумела, недарэчы. Да таго яшчэ трэба зазначыць, што ў сувязі з нявырашанасцю пытання аб сутнасці сінаніміі аўтару, можна сказаць, амаль што навобмацақ даводзілася вызначаць сінанімічнасць слоў. А нераспрацаванаасць прынцыпаў укладання сінанімічных слоўнікаў прымушала яго іншы раз зыходзіць з адных толькі ўласных меркаванняў адносна таго, як лепш падаць матэрыял у слоўніку. Але яго вопыт з'явіцца цікавым для спецыялістаў, карысным для тых, хто возьмецца за вывучэнне дыялектнай сінанімікі іншых беларускіх гаворак.

A. КРЫВІЦКІ